

БГ 193298

РС - 499

УЛ. ХАДЫКЕ





Ф - 2


з з а р ж а ў х а с

выдавчіцьва беларус

1 2 3 4 5








РБ

БА

193298

Уладзімер ХАДЫКА



# ВЫБРАННЫЯ ВЕРШЫ

Бел. аддзел  
1994 г.

59414

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ

Лім

МЕНСК

○ 11

1932

Дзяржуніца  
бібліятка  
ВССР  
Мінск, 1932

Прыв. 1939 г.

Рэдактар *P. Шастакоў*

Тэхрэдактар *I. Мілешка*

Здана ў друкарню 21-1—32 г.

Падпісана да друку 7|III-32 г.

Заказ № 175. 2000 экз. (3½ арк.) Галоўлітбел № 2248.

Друкарня імя Сталіна

11.01.2010



Сраджес  
шіркынан  
ПЕСНІ

УЛАДЗІМЕР ХАДЫКА

Редактор П. Шестаков

Гісторыя  
 Бязьлітаснай рукой  
 Асуджанаму съвету  
 Вырак піша.  
 Патрэбна рупасць сіл  
 Краіны ўсёй,  
 І хаце новай  
 Шмат патрэбна цьвішча.  
 Гарыць на фабрыках,  
 Гарыць у палёх—  
 Запал брыгад  
 Адданых і адваражных.  
 Учарашніх лоз абшар  
 Грудзьмі налёг  
 На будаўляны  
 Ўзвесеньены падважнік.  
 Моц (гартам злучаных)  
 Працоўных рук—  
 Ніэрнутых вякоў  
 Старыя пні карчуе.

Плюгавы вусень  
Ўтульную кару  
Не абароніць  
І не адратуе.

Худыя рыцары  
Чужых прыгод  
(Хто скіраваў  
На блудны троп аглоблі)—  
Сабачай зграяй  
Хөдзяць ля варот,  
Грызуць прабой,  
Фальцэтам хрыплым скоглядь.

Навісла тлом  
Рывязё былых эпох.

І ў рэдкай мгле,  
Раскіданай аддалеч,  
Пясок грабе  
Падрэзаны быльнёг  
У роспачным  
Апошнім цемрашале.

Аберуч песьню  
 Я сваю узяў  
 І словам напаліў яе  
 Гарачым.  
 Ня съцьмяніць бруд  
 Старэчага рызьяз,  
 Ня зглушыць злыдзенськім  
 Аблудным плачам.  
 Жахлівых дзён  
 Плавалены крыжы.  
 Мядежны штурм жыцьця  
 Ўздымае і хвалюе...  
 ... Мне давялося  
 Рана перажыць  
 Бруёвы шопат гліц  
 І восенскую дую.  
 Дзікаркай лятаю  
 Кранала скронь  
 Нямая здань  
 Дзіцячых успрыманьняў.

Парой тэй слоты сны  
Зълятаюць на далонь,  
Па нэрвах драпаюцца,  
Лезуць беспратхланьня.

Я іх ў адхон пускаю—  
На хаду...

Адмернасьць прагне  
Ў ладзе дзей і рэчаў.  
Сыціхае звон ў вушох,  
Як грае хто ў дуду—  
Апрыкры гэткі,  
Аб забытым нечым,

Як карны меч,  
 Я думку натачу,  
 Пайду узброены  
 Ад перабораў кволых...  
 Рваў край на шкуматы  
 Ліхіх віхур ярчук,  
 І сэрца біцца  
 Кідаў на шындзёлы.

Па трапяткіх вяршынях  
 Раньніх вей  
 Я тойма йшоў  
 Праз радасьці і ўзыгі...  
 І стылі лёдам  
 У буйнай галаве  
 Радкі поэм  
 Недрукаванай кнігі.

Халодным съліўнем поўз  
 У жылах жах,  
 Плынъ бурную  
 Жывой կрыві марозіў.

Здавалася—  
Ў руцэ ляго нажа  
У кожнай цені  
Стрэчнага ў дарозе.

Мне тых нагод  
Давеку не пазбыць...  
Звалтузіць рунь ішлі  
Прыгоньнікі благія  
І восень—ягіня  
Часала ля вярбы  
Аголены  
Распусны свой ашыяк.

Туліўся смутак  
 Ў засені травы.  
 Палосак вузкіх  
 Ня ўзьдзіралі сохі.  
 Зъяр'ё вяльможных бегла  
 Шчэрыцца і выць  
 На дзікі рогат  
 Кручанай цыцохі.

Сабачым пылам—  
 Ў труеных вятрох—  
 Гандлярскіх слоў ману  
 Трусілі далакопы.  
 А край расстрэльвалі...  
 І гвалтам па трупох—  
 Кадрыль гудзела  
 Тройчы трэцім штропам.

Ня ўкласьці ў верш  
 Жуды замшэлай міт,  
 А ў снох насіць—  
 Няма нічога горней...

З спрухнелым носам  
Вырадак—бандыт  
Зганяў дзяўчат  
На ўзыюшаную зборню.

Палалі хаты.  
Віснуў чаду цэп.  
І ў садзе спаленым —  
Маўклівым съведкам  
Спаўзаў з ігрушы  
Месяц на ачэп  
Зацыраванай  
Жоўтаю шкарпэткай.

Съліхатаю спыла  
 Вякоў багна,  
 Рабаўнікі  
 Спынілі свой рабунак.  
 Ў крыві шалець  
 Ня прыдзе больш магнат  
 З вязанкай джуплаў ?  
 Краю ў падарунак.

Бадзяжны сухавей  
 Ня прынясе  
 Кіпцястых лап  
 Адточаныя восьці.  
 Адна ім рада—  
 Гінуць па крысе,  
 Галубіць злосць.  
 І ў курчах немых сохці.  
 Гады бягуць.  
 Наўзаўаць мчаць гады,  
 Нязнаныя  
 Ў сваёй імклівай строме.

Карэннем дум  
Упартых, маладых—  
Я ў грунт урос  
І зрухі усьвядоміў.

Грымяць напорней  
Бойныя шляхі,  
А ўспыліць змрок—  
Я знаю скуль навеян:  
Сумуе зъвер  
На вомшары глухім  
І ладзіць мшу  
Рыпеньне сухадрэвін.

6.

Ў блакітавасьці  
Сонечных высот,  
Як ветразі,  
Лунаюць хмар раднянкі.  
Ў дратованы  
Нялёгкі пераход...  
Услалі даль  
Бязълікія паўстанкі.

Над славай будучынь  
Працуяюць разъбяры,  
Праз груд ухаб  
Бягуць масты, тунэлі...  
Хто спыніць рух  
Ўзбунтованай зары?  
Хто зрушыць здолее  
Сусьвету цытадэлю?  
Сшалее груганынё  
У чорнай варажбе,  
Ахрыпне ў карканьні  
Вакол краіны нашай.

Арол драпежны  
Белы хвост дэяўбе  
І звоніць шпораю  
Вусаты маршал.

Паўзьмежным ценем  
Ходзіць брудны бот  
Ў ардзе гвалтоўнай  
Катаў міжнародных—  
Спыняе кроў  
Прыбой чырвоных рот  
І сълепяць зрок  
Рэволюцыйныя паходні.

7.

Съпявай душа!  
У песньях радасьць ёсьць!  
Згубіла цемрадэв  
Берагі прыстанку..  
Забразгаў ў вокны  
Вечер—позні госьць,  
Прабуе ноч  
Дзьвярэй тугую клямку.  
  
Прымяў я крокам  
Мягкі змрок сяней,  
Пакінуў іх  
Расчыненымі нахлашч.  
Запахлі съцены  
Свежай цаглай мне,  
Як некалі ў жніво  
Снапамі пахла.  
  
Мне прыгадалася  
Гарачая пара  
І рук напорнасьць  
Ў бойцы ураджайнай...

... Абапал вуліц  
Ліхтары гарадъ,  
Звон зор такі знаёмы  
І такі бяскрайны.

Вядзе ў прасьцяг  
Упартай працы сълед,  
Ня слабне мужнасьцю,  
Дзе троп жарсъцьвяней,  
Я чую ў рытме дзён  
Старно вялікіх мэт,  
І ў рупасьці зямлі—  
Агонь змаганьня.

І на жвіры пудін,  
Дзе правады бруяць  
Үрачыстасьцю жышця  
Ү вушніцы сельскіх весніц,—  
Пра штурм непераможных бур  
Чытаю я  
Узьнёслыя радкі  
Сваёй лірычнай песні.

Б9  
193298

### ПАХОДНЫМ СЪПЕВАМ

Калі гадзюка ў грудзі ўлезе,  
Халодным джалам сэрца строміць,—  
Жыцьцё муштрую я гарэзьней,  
Шукаю ворага у доме.

Уроўнь з высокімі мурамі,  
Я мкну, абвесынены, па бруку.  
Находзяць згадкі, каб (часамі)  
У зрок абурана пастукаць.

Настрой бруістых слоў наедзе—  
У аздобе фарб, на цвёрдай зычнай,  
Каб на вытворчай быць бяседзе  
Ударным нумарам музычным.

Увесь ўзнэрвовавы да костак.

Я націскаю пэўны клявіш...

І нач, аблітая пакостам,


Крычыць, калі яе аблаетш,

Прыгладжаныя фарбай морды,

Глядзяць, як лялькі з магазыну.

Таропкасьць гам кідаюць форды

І спэцыфічны пах бэнзыну.



Сьвідруе памяць дальні вобраз,  
Суэмрок гурчыць забытым рімнам...  
З гарою дум, з усьмешкай добрай,  
Схіліўся горад тварам дымным.

Душу благое не ачэрніць!..  
Цывіце ўсход. Дужэе вечер.  
Ля ўзвей буйное ляжа зерне,  
І ападзе ў міжзем'е съмецьце.

Нікчэмных паасткаў атрускі  
Сатлеюць ў скібах перагноем.  
Ня здасьць—зынямогай дужы мускул,  
І пульс—няпэўным перабоем!

Ад зор да зор кіпіць работа,  
Выходзіць съвет з імглы збурэння.  
І згубна мрэ, хто плача потай  
Съязьмі забытых пакалення.

Хто ўпоперак дарогі стане  
Брыдой ганебнай—не скарыцца  
Перад героікай змаганьня  
І буйным ростам будауніцтва.

Мядежных бур ўзышла ўрачыстасць,  
Правы дыхтую чорнай сіле...  
Съмех злобны зжоўк асеньнім лістам,  
Надзей павяла чорнабыльле.

За ўзыгамі ахвяр і жахаў  
Глядзіцца (з далечы бяскрайнай)  
Страі колён фабрычных гмахаў  
І веліч грозная комбайнаў.

Шлях будучынь кладзецца цягам,  
Абмыты потам кожны насып...  
Ня здужыць збешчаным бадзягам  
Імклівы рух ўладарнай клясы!  
Час дбае пільна і упарта.

З карэннем вырве пырнік зрады...  
І дзень і нач тримаюць варту  
Рэволюцыйныя брыгады.

І даень і нач жыцьцём напружным  
Бурліць зямля ў адзіным русе.  
Зарой цвісці—з іржы ланцужнай  
Імкнуць згуртована і мужна  
Шнуры Заходній Беларусі.

Імкнуць краі паходным съпевам  
Дзікунства меж навекі зьнішчыць.  
Згараць ў агні людзкога гневу  
Музыкі воўчага ігрышча.

Пра іх шуршыць, зывініць праклёнам  
Дарожны жвір, крывёй прыбіты...  
... Зьнікае змрок з крутых адхонаў,  
Як цені здраднікаў вучоных,  
Цывілізованих бандытаў.

## *НАМ НЕ ЗАХРАСНУЦЬ У ПРОЙМАХ*

Нам не захраснудь у проймах  
І перашкод ня пудзіцца.  
Скрухі старая плойма  
Зынікне, спадзе, забудзецца.

Стань, каб зямля зывіела,  
У съвет—маладымі крокамі.  
Прошласць свой час адпела  
Вербамі ды асокамі.

Хмары, як спадкі ў клумках,  
Полем сплылі нявораным...  
Дні запаліла думка,  
Бурай натхненъне створана.

Моцны падмурак краю  
Ўзводзілі людзі—волаты.  
Раны драпежных, зграя  
Не загаіла золатам.

Сумам тугой кішэні  
Згвалчаны нашы ворагі.  
Чорным адеку ценям  
Сноў беспрасъвецьце дорага.

Трэба, што ў вочы лезуць,—  
Постаці хмурых цвінтараў—  
Дужай рукой дарэзаць  
І сакавітай літарай.

Складзены збор эскізаў  
Стане ў вітрынах гораду.  
Пробе рабочай візы  
Трэба вучыцца змоладу.

Хай цераз нож пярэйдзе  
Ўсякая тхлань старонняя.  
Гіне, дурная, недзе  
Съцежак маіх гіронія...

Срэбныя зор двукосьці  
То узгараць, то стуляцца.  
Ў музыцы песен восень  
Ходзіць галоўнай вуліцай.

Крылльі вякоў узьдзену.  
Далі адлегласць зъмераю,  
Новую ладзяць зъмену  
Тому, у што я верую.

Тонкі званок прэлюдый  
Ўжыты ня раз поэтамі.  
Днесь я ў надхмар'і буду  
І кіраваць плянэтамі.

Новая сёньня ростань  
Шчыра гандлюе рэкамі...  
Некалі ўмелі проста:  
Білі лазой і стэкамі.

З ранак цадзілі віны—  
Кроў ім шампанскім капала.  
Зараз цела краіны  
З бруднаю сълінай лапаюць.

Будзе пакуль і гаўкаць  
Гэткі табе за рублікі...  
Поўзае злыдзень п'яўкай  
Ля маладой Рэспублікі.

Толькі прыязнью шкоднай,  
Падхалімажам плянавым—  
Даўняй зямлі лагоднай  
Не аднавіць ім нанава.

У постацях іхных рупных  
І далікатна згорбленых—  
Чую я съмех падкупны,  
Чую я плач падроблены.

Чую і веру: зможа  
Край наш і (дбайны) выкрые:  
Гнёзды варон варожых,  
Злыбеды твары прыкрыя.

Скрухі агіднай плойма  
Зьнікне, спадзе, забудвешца.  
Нам не захраснуць у проймах  
і перашкод ня пудзіцца.

## МЫ ЖЫВЕМ

У буравейных далях цвёрдыйя  
Загартованыя крокі.  
Расьцьвітаюць мары гордыя  
Пачуцьцём глыбокім.

Так яшчэ, зъяно за зъвеньнямі,  
Дум людзкіх шедэўры—  
Не гарэлі захапленньнямі,  
Не палілі нэрвы.

Зрух вякоў на ўсім адзначаны.  
Па раскройцы плянаў  
Небасхіл пераіначаны,  
Край збудован нанаў.

Абыходзіць трапна формамі  
І найноўшым стылем.  
Край стары плячамі горнымі  
Доле паў уцілем.

Ў скрыні скідалі падагрыка,  
Каб ня дарма, ўрэшце, згінуў:  
На заводах і на фабрыках  
Будзе сыравіна.

Хай ў агні будоўным корчыцца  
Ўсё, што прахам падупала—  
Пад нястрымны рост вытворчасці  
На ўэдымах мужных, дбалых.

Не вярнуць журбу купальную  
Адсьвяткованай забаве...  
Беларусь індустрыяльную  
Кожны дзень пяе і славіць.

Ў гэтых днёх—сівая спадчына,  
Ліхвяры і падарэйкі—  
Назаўсёды раскулачаны,  
Закасованы навекі.

Ня стрымаць старна гісторыі  
Ні маной, ні чорнай зрадай...  
... Будуць доўга непаўторнымі  
Дзікі сквіл і—радасць...

Лягуць пылам косьці струшчаных  
На крыававы сълед змаганья.  
Ўсё жывое пройдзе пушчамі,  
Падбярэ лісты паданья.

Стане ў досьледах цікавіцца  
Над жыцьцём адважных продкаў,  
Што ішлі з бядой расправіцца  
Шляхам слайнай Пяцігодкі...

.. Перашыты далі съцежкамі.  
Съцежкі нашы сталі рубам...  
У съвеце чулымі ўсъмешкамі  
Мы жывем і любім.

## АПОШНЯЯ КРАЙКА МЯЖЫ

Апошняя крайка мяжы  
Сплыла з чарадою туманаў.  
Ізноў пачынаю я жыць,  
Нібы нарадзіўшыся нанаў.

Палае ў развеянай мгле  
Прастор непадзельнага поля.  
Мой смутак навекі сатлеў,  
Ня вернецца нэндза ніколі.

Што змалку жыцьцё надало,  
Узрашчу, загартую у дзеях.  
Зънямогу патру на далонь,  
На троп камяністы разьвею.

Глыбокім адбіткам сълядоў  
Кірункі ў вялікае сталі.  
Гнілую падпору вякоў  
Вятры эмагары расхісталі.

Шчэ блазны аб прошласці съняць,  
Гадаюць на пальцах кашчавых,—  
І сыплецца з іх паraphня—  
Пасъледкі разъвенчанай славы.

Гляджу я на гэты натоўп  
Жывых неданоскаў— шкілетаў—  
І (дрэблых) прыземіць гатоў  
Бязъмежжам пагарды поэта.

Узънятую кроў съцерагуць  
Ліхія адборныя слова...  
Асеньніх ігрышч каламуць  
Сыходзіць за дымам барвовым.

Няспыннай бурлівасцю шлюз  
Змываюцца цемрадзі шаты,  
Як хцівае непладзі друз,  
Як спадкі эпохі проклятай.

## НАД ДРАПЕЖНАЮ ЧАРАДОЮ

Як у навальніцу,  
У скронях гром,—  
Можа, гэта  
Я хворы крышку...  
Прыгадалася, як пад сталом  
Кошка лавіла мышку...

Прыгадаліся рысы хаты—  
Кволай старэнькай бабкі.  
Стыне на вуснах  
Съмех пузаты,  
Мары бягудъ  
На пуховых лапках.

З гэтай былі  
Я вырас неяк,  
Сталі іншымі—  
Сны і пачуцьці.  
І далекі ад хвіль—  
Зладзеяк,—  
Болей ня прыду адчуць іх.

Усё мінулае ў пэўным этапе:  
Перажыта і пройдзена.

Палі,

Хто ня змог  
За буравеем патрапіць,  
І хто мкнуў—

Разбойнай,  
Разгайданай,  
Атручанай—

Хваляй.

Не хачу—нідзе, ніколі!—  
Назваць іх!  
Нам імёны іхныя  
Зусім ня дорагі.  
Зънікнуць ім  
У агульным пракляцьці,  
І ў агульным слове:

— Ворагі.

Верш мой! Ты на зямлі.  
Расьцеш і марыш...  
Разъвеян попел  
Патрушчаных таямніц.

Мы гоман вялі,  
Мой дарагі таварыш,  
Ад залацістых ніў,  
Ад срэбраных крыніц.

А у суровасьць прышлі з табой,—  
Съпей узынімаецца  
Адточанай зброяй—  
Над зграяю  
                  Нахабна — расхлістанай,  
Над драпежнаю чарадою.

Насуплена злая  
Немарасьць вей—  
Праз немарасьць горда іду я,  
Каб разам з аматарамі  
Чорных падзей  
Пахаваць і песнью былую.  
Каб ні белай,  
Ні чорнай кошкую—  
                  Услаўленых стром  
Ня смуродзіла скруха  
Сълінай зъвярынаю,  
Каб на дзікую заедзь—  
                  З навальніцаю гром  
Апошнім ударам рынулі.  
І каб з роспачы белых крыг  
Съмяяліся жылы  
                  Струн маіх.

## БОЙ ПЕРАМОЖНЫХ РАТ.

Белы пушысты сънег  
Лёг на каменны брук.  
Жвавы настрой прабег,  
Кінуў глыбінны гук.  
Песьню, душа, заві,  
Словы гучэць прымусь!  
Жарам жывой крыví  
Мой барабаніць пульс.  
Бой пераможных рат  
Горды мой крок адчуў.  
Слаўны заняць пасад  
Ў рытміцы дзён хачу.  
Хай пераймаць запал  
Будзе нязграбны сказ,  
Хай сухавейны шал  
Сыпле пяском абраз,  
Хай (на пусты канец)—  
Радаваць дым дасуж—  
Съмехам мой сълед пратне  
Гонар грашовых душ,—

Хмараю злосць схілю,  
Змью з дарог смугу.  
Што аджыло—спалю,  
Што не пасяг—эмагу.

Слоты апошні хліп  
Цэдзяць бяроз гукі...  
Поля іржавы рып  
Выйшлі сагнаць гудкі.

Трубіць зару паход  
Ў мора агністых стром.  
... Новы дыміць завод,  
Высіцца новы дом...

Праца цяжкіх патуг  
Мае каштоўны плён.  
Слаўлю адзіны рух  
Да колектывных дзён.

Слаўлю я хорам зор  
Генія дзіўных въмен.  
Дбайна вядзе дазор  
Гама жывых сырэн.

Тварам зямлі прабег  
Клопат рабочых рук...

Белы пушысты сънег  
Лёг на каменны брук.

## КРАЙ УЗРОС

Палявы прастор перада мной.  
Зноў я ў хвалях травяного мора.  
Неба дах над садам і гумном...  
Здэцца, быў я тут яшчэ учора.  
Здэцца, гэты съдзежак сіні шоўк  
Мной учора ходжаны і мяты...  
З прывітаньнем вечар падыйшоў,  
Съціпла стаў у дыме каля хаты.  
Холадам павеяла імгла,  
Пасыпае вецер жвірам жорсткім.  
Ў вішнях звон. Чарэмха адцьвіла—  
Па зямлі раскіданы пялёсткі.  
Ў думах я мінаю паплавы,  
Каля рэчкі ўзрушаны асокі.  
І стаіць з абрубкам галавы  
Съцяты бурай топаль нявысокі.  
Тут ўсё так—паўз кусьце пройма дзьме,  
Дрэвы віснуць, як калісьці вісьлі...  
Але ў снох ганей ня мала зьмен,  
І аўсы шумець—цвісьці—бяз меж  
На дрыгве раней ня съмелі мысьліць.

\*

Здужала упартая рука

Шаты—заراسні калючых церняў.

Бачу крыльлі старца—ветрака,—

Згорблены ён нейкі і мізэрны.

Гнецца долу, сыплецца з гары

Друзам даўняй перажытай мэты.

Гэта поле іншасьцю гарыць,

Гэта поле трактарам апета.

Злой бядой дратованы ня раз,

Заранеюць ўзорныя гоні.

Вартавым да стром прыпаў колгас,

За суроўым часам на ўздагоне.

Я мінаю зор лірычны шум.

Блізкая, знаёмая дарога...

... Ў росных травах я не патушу

Ліхтароў ад тропу гарадзкога.

Ўзвеі песен ля жалезных брам,

Ўзвеі песен ля драўляных весніц...

Недарэчнасцю ўслаўленага нам

Ўжо даўным—даўно пара закрэсьліць.

Ў думах я... Бярозы шаласьцяць.

Гэта шэлест слоў жывой літспрэчкі..

Багне краю не знайсьці выйсьця.

Ўзрушаны асокі каля рэчкі.

\*

Пала ніцма стлеўшая лаза  
Ад вячэрніх песен—на даліну.  
Усё, што нельга ў словах расказаць,  
Трэба нам на водшыбе пакінуць.

Трэба знаць каго між нас радней  
Сходам ўдумлівым абраць у раду.  
Спрэчны шум нікога ня міне  
На ставох эгуртованага ладу.

Чорных дзён зьнясілены абшар  
Нашу моц ніколі не ўсьвядоміць.  
Як слупы, стагодзьдзі барвай мар  
Упадуць, адпетыя на зломе.

З грамады ліхвар яшчэ ня ўцёк,  
(Съветазнаўства з тэрмінам марудзіць)...  
Ах, якое дзіўнае жыцьцё,  
І якія збродлівыя людзі!

Тойма так па кукалю ідуць,  
Гоніць іх нялёгкая благая—  
І ніяк такую чараду  
Ў чалавечых думках ня убаць.

З шыльдамі на дугах гнуткіх шый  
Мкнуць яны і моляцца на ўзвышшы...  
Іх глядзець хачу ад душы  
Як людзей, з чужой краіны выйшлых.

І калі на рынак брудных крам  
Гандляваць жыцьцём яны зъбяруцца,  
Ад сябе ні кроплі я ня дам,  
Лепш пайду вандроўнікам усуцаль..

Лепш скашу над возерам туман,  
Што бальзам крадзе з прастораў наскіх...  
У падлых збродзеняў няма  
Ні ідэй, ні вершаў пролетарскіх.

\*

Край наш жыў і ў горы і ў бядзе,  
Кожны дзень здаваўся доўгім годам.  
Не ўзвидзе на прыцем ліхадзей  
Сълед прадажны чорным перашкодам.

Край наш ў бурах волатам узрос,  
Ня прыстане крокам ў злую замяць.  
Мякне дуя выцьвілых пагроэ,  
Адамрэ разьбітымі эванкамі.

Зрады ў песьнях шчырых не спаткаць,  
Літасьці ня стрэць ў гарачы тэрмін...  
Здужала упартая рука  
Шаты—зарасьні калючых церняў.

## МНЕ ЗДАЕЦЦА

Мне здэцца—калёсы на мейцы стая  
    А далі бягуць і бягуць...  
Драбней успаміны ня съняцца краям,  
    Краі краявід съцерагуць.  
Як небаскляпеньня аплатак—ўгары  
    Тчэ воблачак белы туман.  
Паставілі вокала поля бары  
    Густы і вялікі паркан.  
Глядзі, маё сэрда, глядзі і згарай—  
    Каханье ня шкодзіць жывым...  
А хто абняславіць захоча наш край,—  
    Няхай не зънісে галавы.  
Я ведаю,—гэтакіх водзіцца шмат,  
    Я ведаю добра іх сам...  
У нас загартованасць шэранькіх хат  
    Шацё беларускім аўсам.  
Ёсьць моцнае, моцнае войска у нас—  
    Рабоча-сялянская раць.  
Мы выступім съмела ў прызначаны ча  
    Каб клопат чужы пакараць.

Дарэмна рабіцьмуць капланы заклён,  
Ратунку крыжы не дадуць...  
За ваганьнем ціхім жытнёвых хвальбон  
Мне хочацца далеч адчуць.

Мне хочацца думку узрушыць сваю  
І так без канца гаварыць,  
Што разам з усімі і я пастаю  
За радасьць і съпевы зары.

Я еду на сустрач мяцежным краям...  
Край краявід съцерагуць,  
Здаецца, калёсы на мейсцы стаяць,  
А далі бягуць і бягуць.

6 г.


## ГУДУЦЬ СЛУПЫ

Гудуць слупы. На небе жменъка зора  
Калыша вецер над ракой вярбу.  
Заспаны месяц выйшаў на пагорак  
З кавалкам хмар пуховых на гарбу.  
Я прывітаў яго знаёмым словам,  
Съдіскала шапку кволая рука...  
Ішоў сюды яшчэ хлапцом вясковым  
Я дум жывых і чистых кроз шукаць.  
Вяла у даль суровая дорога.  
Завеі лютыя зьбівалі сълед.  
Цяпер жыву, удумлівы і строгі,  
Як песень—зор лірычнейшых поэт.  
На кола дзёи, заходлівы і шчыры,  
Кладу сваю пясьнярскую душу.  
З сяброў сваіх я самы съцілы лірык,  
Ү кішэнях вершаў нават не нашу.  
Агнём жыцьця я слайлю шумны горад—  
Пад звон зары, пад съпей гульлівых бур...  
... Гудуць слупы. На небе жменъка зэрак.  
Калыша вецер над ракой вярбу.



на  
чында рэпажы  
адзён

УЛАДЗІМЕР ХАДЫКА



## НА СКІБАХ ПЛЁННАГА РАДНА

Палаюць дні ў няспынным русе,  
Нязълічыш іхний чаады...  
Я ўжо на зоры не малюся  
І не хвараю ад нуды.

Людзьмі аплаканая восень  
Ляжыць з быльлём на чорным дне...  
І з кім сустрэцца давялося,  
Ужо ня прыходзіць да мяне.

Мне гэты міг зусім ня дораг,  
На скібах плённага радна—  
Ўчарашні сябра сёньня вораг,  
Такое нам не навіна.

Аджытаму парой суровай  
Былую боль не загаіць.  
Загінулі ў імgle барвовай  
Ідылій фарбавых страі.

У постаяцях панурых лікі  
Бягуць зъянтэжана з двара...  
Пад звон вятроў даўно адвыклі  
Яны съмяяцца і згараць.

Бяз жадных дум, бяз жаднай мэты  
Вось толькі (згруджана) снуюць,  
Цалуюць цень сваіх шкілетаў  
І роспач дэікую сваю.

Іх бачу я... Ў ружовых далях  
Ім ўжо ня жыць і ня цвісьці.  
То-ж зоры іхныя спадалі  
Шамрэць злагоджана ў лісьці.

А як грымелла бура лесам,—  
Э дрыгвы узрушеных балот,  
Маліліся скаваным Крэсам,  
Маліліся на панскі бот.

Выходзілі з густых амшараў,  
І як вячэрні вобліск стыў,—  
На нос узьбіўши акуляры,  
Пісалі ўдзячныя лісты...

Складалі гімн крыавым катам  
За „родны... вызвалены край“...  
Маўчалі фабрыкі і хаты,  
Ішлі за праўду паміраць

Цяпер вясну оркестры граюць,  
І я, адчуўши съпей віхур,  
Старых варон былуу зграю  
Згадаць спакойна не магу.

Яны у нашым новым садзе—  
Ліняючы, дзе ветрам тхне,—  
Умеюць (клонячыся зрадзе)  
Перад людзьмі не чырванеуць.

І толькі, ў змрок, з зацятым болем  
Глядзяць ў вакно сваёй журбы:  
Ім шкода ня прымець ніколі,  
Чаго ня здолелі здабыць.

Ня раз яшчэ туга паўстане  
Апошній даўкасъцю хвілін...  
Я рады ворага кананью  
У буйным росквіце зямлі.

І ў дзень, калі пара пакліча,  
Пад шыzym колерам травы—  
Убачу воўчае ablічча  
Усіх нябошчыкаў жывых.

## 2. ПЕРАД ВЯНКОМ МАІХ ТРЫВОГ

Ня ўсё мы ў кроках далі съцелем,  
І кожны з нас ходзь што зъбярог...  
Ноч узьняла свой чорны вэлюм  
Перад вянком маіх трывог.

Мяркую я хваробу выкрыць,  
Каб перад тлом ня падаць ніц.  
Я сам сабе раблюся прыкрым  
З крутым трамплінам таямніц.  
Ў празрыстай далі цені нікнуць  
І чад растоптанай тугі.

Але ня раз яшчэ мо' крыкнуць  
Шалёных рэчак берагі.

Трагэдью мужыцкай лаве  
Напіша дзікая аблонь...  
Ўзірацца модна і цікавей  
На мармуровую далонь.

Мацней за ўсё каменны статуй...  
Ва ўэрыйгах бур ідуць гады.  
Я доўга ў памяці нёс хату  
З зялёнай цвільлю лебяды.

Памылка гэта ня выпадак,  
Так склалася мне на раду.  
Ня дам сабе ніякай рады,  
Не акапаюся ад дум.

Мільгаюць у вобразных віхурах—  
Масты, дарогі, вошвы стром...  
Я трапіў у съвет літаратуры  
Узынёслым ціхім юнаком.

Ў поэце кожным бачыў щуда,  
А сёньня (ў зъмене дзён і дзей)  
Здаецца іншы мне марудай,  
Ня сустракаў якой нідзе.

У леры, бубны б'юць бяз краю,  
Каб (з бросыні выпітай смугі)  
Адзін—сяброў сваіх аблаяць,  
І нумар выкінуць—другі...

І мо' таму, што часта мару  
Прашчырасцьць слоў, пра новы съвет—  
Мне гэта слава не да твару,  
І не па сэрцу—трафарэт.

Я знаю ўдумлівую песнью—  
Крыві і нэрваў стромкі лад...  
... Агнём шумлівае прадвесніе  
Абсыпала квятлівы сад.

І ўсё-ж, бывае, у нудных фарбах—  
Вядуць маркотлівыя сны  
Другую частку трэцяй квадры  
Роману „Сокі Цаліны“.

І там, дзе пухам вада съцел  
Дугу ўслайленых дарог,—  
Ўзьнімае noch свой чорны вэлюм  
Перад вянком маіх трывог.

3. З АБВЕСЬНЕНАЙ НАРАДЫ

Выростае ў дарозе слова  
І ходзіць збродзенем ля ног...  
Рагоча телефонны провад  
Над нечай кволасьцю зънямог.  
Плывуць па небе хмары—крыгі,  
Па некім месяц цосіць крэш.  
Здаюцца літары і кнігі  
Праз зорак жоўты курасьлеп.  
Тут ня ўкрадуць, тут ня стояць  
Настрою съпейныя цуркі.  
У двору кінуў я астояць  
Свае нязграбныя радкі.  
Ў асьветленыя далі выйшаў—  
І тое, што пісаў я там,  
Жыцьцё напорнае калыша  
Мільёнам дробных шэрых плям.  
Я гэту зъяву ўсьвядоміў,  
І крокам зглушанай хады  
Ня стане съніцца больш на зломе  
Судень нябожчыцы—бяды.

Усноны золатам цярушаць  
Зару—нагрэтую жарству.  
Даўгія моракавы вуши  
Вятры базырлівия рвуць.

Ідуць з абвесъненай нарады  
У гаме дзён каб першым быць.  
Зьбіваюць сонныя прысады  
Свае зялёныя ілбы.

Я думаю аўсяным полем  
Да ўзълесься блізкага прайсьці.  
Зьвісае ліпавае гольле,  
Глыбее музыка ў лісьці.

#### 4. БЫЛО КАЛІСЬЦІ

Я гэтым вечарам адзін  
Лістотай слоў празрыстасць слаўлю.  
Ў руно надземнае хадзі—  
Лірычнай песніяй пазабаўлю.

Ты ў яркім волаце аўса  
Зялёных зёлак напаткала.  
Тудой, ўсхвалёны, я сам  
Імкнуў, як дзікая навала.

З хлусьлівай весткай ад радні  
Мігцелі кпіны ў добрым ладзе...  
Вось толькі сэрцу не мані,  
Калі ў няўпэўненым і зрадзіш.

Калі ня зможаш тхлань пакут,  
Скажы, што шмат няпраўды ў песні.  
Пацісну моцна я руку.  
І правяду цябе да весьніц.

Ідзі... На сьвеце людзі ёсьць,  
Дзе-небудзь ты сваё пачуеш.  
Ніхто ня згубіць маладосьць  
За веліч цнотную такую.

Я гэтым вечарам сачу  
За мэлёдычнымі радкамі.  
Згарае прыкрасьць уваччу.  
У пачуцьцях заціхае замяць.

Вось зараз (дзе імгла была)  
Бяру нязбытнае калісьці.  
І радасьць мне, што ты прышла,  
І злосьць на спозненае прыйсьце.

Мы ж не страчаліся даўно,  
І ў час, калі наўкола зъмены . . .

Ідзі ў надземнае руно,  
Забаўся песніяй песні пеннай.

### 5. НА ПРОЙДЗЕНАЙ ДАРОЗЕ

За сінім долам зьнікла поле,  
У вуших цяпер інакшы шум...  
Ты мне лістоў ня пішаш болей  
І я табе ўжо ня пішу.

Гучыць туга, як чорнабыльля  
Сухія, мёртвыя камлі...  
Мы ўсё з табой дагаварылі,  
Мы да ўсяго з табой дайшлі.

Як серабро, расінак сълёзы  
Спадаюць з дрэва на страху.  
На нашай пройдзенай дарозе  
Няма ні слоты, ні віхур.

Шалёным, збэрсаным галёпам  
Мінулі мы жыцьцёвы дым,  
Ісьці каб потым розным тропам,  
Кідаць па рознаму съяды.

Вось зараз і чужою мовай  
Тлумачыш ты навіны мне...  
Сыгнэт душы маёй суровай  
Мізэрнасьць пешчаў не кране.

Людзей я сэрцам адчуваю  
І непарушнымі між іх  
Данёс я струны— самаграі  
Да новых нясутрымных крыг.

Данёс я і сябе—(жывога)...  
Кіпіць абвесънены прасъцяг.  
Яшчэ ня бачыў я такога  
Найбурлівейшага жыцьця.

Нібы патокі буйных рэчак,  
Шляхі бягуць, шляхі бруяць.  
Аб перамогах чалавечых  
Сьпявае радасная гаць.

На гонях росных новай працай  
Шуршаць барозны буйных скіб.  
Ідзе за лепшы лёс змагацца  
Наш край заводаў і сяліб.

І, пэўны волі колектыву,  
Іду і я... І ў гэты час  
Я не даюся болей дзіву,  
Што разъялі дарогі нас.

## 6. У ВЕЧНЫМ ШТОРМЕ

Пайшлі лятункі варушыць,  
Пра што ніколі я ня думаў.  
У лірычнай песні шмат души  
І шмат няпрайдзенага глуму.

Жаданьняў тонкую струну  
Ня ўкласьці ў рыфму як заўседы...  
Ахвяраваў я не адну  
На неўзваротныя прыгоды.  
Уздымаўся, ўдумлівы баян,  
На недасяжныя вяршыні.  
— Жыцьцё, як мора — акіян:  
У вечным шторме, вечнай плыні.  
На хвалях ўсьпененых яно  
Імчиць, бы човен, чалавека.  
Кладзе за зъвеньнямі зъяно  
Сусьвет, народжаны спрадвеку.  
І на шляху, дзе ў шуме роль  
І ў слоце выкрытая звада—  
Бывае ў снох такая боль,  
Бывае ў снох такая радасьць!

Бывае збудзеш ты бяду,—  
Другая, лепшая паўстане.  
Шукаць па съежжках я ня йду  
Таго, што згублена да званьня.

Які звычай—мінаць двары,  
Пытацца: можа хто ня бачыў?..  
Чаму патрэбна—адгарыць,  
Сплыве з імгой людзкога плачу.  
Хто бурай выкінут на мель,—  
Эгубішы рух мяцежнай плыні,  
Ён ня збудуе карабель  
З пяску, лілей і багавінья.

На супярэчлівым шляху  
Закон суроўасці ня зымірыць...  
І ў час (няўдзячлівы крыху)  
Затым, быць можа, я і лірык.

Таму і ў песні шмат душы,  
І шмат нявызнанага тлуму,  
І ў сэрцы тога ня зглушыць,  
Што перасьніў я, перадумаў.

## 7. Я РАДАСЬЦЬ МАЮ

Апала золь. Туга балот  
Сыйшла з адвечным аржавіньнем.  
Іду ў жыцьцёвы карагод  
Па новай бітай пущавіне.

Абапал ня шуміць лаза,  
Ня стогне лес ў маркоце баўнай...  
Ня хочу глянуць я назад,  
Адкуль прыйшоў яшчэ нядаўна.

Ня хочу згадку ўзварушиць  
Пра пахаванае навекі...  
Я жыў ў акрэсленай цішы,  
Дзе пеў настрой і беглі рэкі.

Я рос ў ліхую каламудь,  
Я быў хлапцом наіўным, простым...  
І (сам ня ведаю чаму)  
Блukaў ў чарэмхавых пялёстках.

Мне гэтай былі не таіць  
Мне ня шукаць ў траве нагіннай  
Таго, што спалена ў гаі  
У косах сонца і дзяўчыны.

Люблю жыцьцё я на вясъне,  
І зараз вось, як радасьць маю,  
Гляджу на першы ў мараж сънег  
І з навіной сябе вітаю.

Сабраць я думак не пасьпей  
А ўжо я чую, як гавораць,  
Што мой ўчараашні лірны съпей  
Адны пустыя пераборы.

— „Які-бок нудны вершаплёт  
І самай першай маркі ныцік!..“  
Вазьмеце, струны, свой акорд  
І пахавальны марш грыміце.

Хачу узрадаваць сябе  
Хоць гэтым спосабам нязвычным...  
Шмат кроз у творчай барацьбе  
І шмат памылак політычных.

Праводжу я ад іх мяжу  
Хай згінуць (ворагу на крыўду).  
Я перад хваляй ня дрыжу—  
Сухім з вады ці мокрым выйду.

На узьбярэжзы дзён стаю,  
Палю душу сваёй карункі...  
І ломяць голаву маю  
Упартая благія думкі.

Дзе кінуцца не прыпадзе,  
Адным частуюся адказам—  
Што менш, як крытыкаў, людзей,  
Каб вырашаць пытаньні разам.

Таму і вершаў кволых шмат,  
Таму і брак сучаснай тэмы.  
Стаяць, як вербы каля хат  
І нашы творчыя проблемы.

8. ПРАСТОРЫ НОВАЕ ЗЯМЛІ.

За галам съціхнулі вятры,  
І адгрымелі навальніцы.  
Мой бледны твар агнём гарыць  
Пад веямі крылатай гліцы.

Навокал сонца і мурог—  
Шумяць урачыстасцю багатай.  
За ўзгоркам ўспыленых дарог  
Стаяць прыжмураныя хаты.

Я берагу ім многа слоў  
Гарачых, радасных, пrarочных.  
Усё навекі адыйшло...  
Старыя дні, старыя ночы.

Віхуры зможанай імгла  
Зямлю ад досьвіткаў ня засціць...  
Хай позна радасць ня прышла,—  
Я адчуваю сваё шчасце.

Хай сэрда бегала ў туман  
І марыла нязбытным уп'яне—  
Былое гордасці рыйда  
Заплакалі ў міжгор'і здані.

Прыйшоў ім суджаны канец,  
І зараз (росквітам) часамі  
Заслухацца прыемна мне  
Ахрыплымі іх галасамі.

Чутно тут водгульле тугі  
І непаўторнага адчаю...  
Як перамогі нашай гімн,  
Сквіл іхнай съмерці я ўспрымаю.

Узьняўся волат—чалавек  
І славіць рань над воўчым плачам.  
Мы гэты наш славуты век  
У песнях выбранных адзначым.

Прасторы новае зямлі  
Цьвітуць—шумяць ў імкнені дужым.  
І поля роднага кілім  
Усеялі агнямі ружы.

Яно інакшае ўжо,  
Бяз кукаляў і без зънямогі.  
Ў прызначным вогнішчы крыжоў  
Гараць адвечныя быльнёгі.  
Няма мяцежнаму мяжы.  
Глыбее тыханьне акордаў.

Я доўга буду пець і жыць,  
Краінай Сонечнаю горды.

## АГОНЬ ДУШЫ

Прайшоў я лятуценна да зары  
І сэрца чыстае пакінуў каля рос,  
Каб аб сабе лірычнай гаварыць  
І сноў травы і залатых бяроз.

Цьвіце дарог нязрушная дуга—  
Пясочны заварат, як першатвор.  
Блакітны, я іду перамагаць  
Прываблівую потайнасьць пячор.

Няхай расьце ўзрушены імпэт  
Ў грудзёх маёй абуджанай зямлі.  
Жыць варта тут, калі съпявае съвет  
Вясновую мэлёдью далін.

Натхнёных бур я сёньня валадар,  
Үрачысцей перамог, агонь души—гары.  
Паміж нізін дзіклівых, праз імшар  
Прайшоў я лятуценна да зары.

Гараць кляны, скідаючы ўбор,  
Агоń лістоў разъвеян па аблоні.  
Вароты адчыніў вясёлы двор  
І рынуў у даль прасьцертыя далоні.

Натхненьне скроль... Алесісты абнім  
З усонаў зваблівых вятры адносяць.  
І люба хаткам бачыць з вышыні  
На дне далін удумлівую восень.

Ізноў каханье ў сэрцы берагу,  
Увагай дзён падмесячных рухомы.  
А рунь шуміць, хаваючы тугу  
Пад прыкрага мінулага абломак.

Ў пачуцьцях гэтакі цяпер палон—  
Аддам сябе зваротнікавай плыні.  
... Агоń лістоў трасе шумлівы клён,  
У шуме траў мэлёдыя даліне.

\* \* \*

Вечер добры хвалюе раку,  
Па ўзбуджаным полі бяжыць.  
Я сягоныя вярбу пасяку—  
Не пакіну дубда на мяжы!

Прасьпявае зіму верасок  
І зялёная ўзойдзе трава.  
Ўвосень лютую жоўты пясок  
Не аславіць мая галава.

Ў роўным шэлесьце ўзрушеных ніў  
Пра інакшае звоніць зара.  
Я ня ўспомню пра танныя дні,  
Не прайду ля былога двара.

Двор былы—адыходзіць ў туман,  
Двор былы—непатрэбная тхлань.  
Найцудоўнейшай долі няма,  
Як любіць нашу творчую рань.

Выйшаў дзень жвір дарог цярушыць  
На атрускі паваленых скрух.  
Песьня працы над краем машын,  
І ў работе—нястрыманы рух...

Вечер добры хвалюе раку,  
Па ўзбуджаным полі бяжыць.  
Я сягоныня вярбу пасяку—  
Не пакіну дубца на мяжы.

1927 г.

## ПАД КЛЁНАМІ

Я стомлены, любая, стомлены,  
Мне нельга табе дагадзіць.  
Ты-ж можаш пад съпейнымі клёнамі  
Па нудных сълядох не хадзіць.  
Ты-ж можаш вясёлай дзяўчынаю  
Ня ведаць з другімі мяжы...  
Так шчыра ўпобач з айчынаю  
Я хочу змагацца і жыць.  
Адвеку яе, нашу родную,  
Калечыў раз'юшаны пан.  
Ў балоце жабрачкай галоднаю  
Яна памірала ад ран.  
Вураднікі лёталі п'яныя,  
І польскі тут лётаў жандар...  
На варце аддана ёй стану я,  
Як сын і сумленны пясьніар.  
У сэрцы мэлёдыі гордыя,  
Кастрычнік у сэрцы гарыць!  
На шпалы пакладзена цвёрдыя  
Чыгунак сталёвая ніць.

Прасторы зарою асмужаны.

Пярэданьня ў далях узор.

Рукамі будуецца дужымі

Ў нязломнае сонечны тор.

Айчына раскована бойкамі,

Айчына ня плача ўжо..

Мы пройдзем змаганьнямі стойкім

Між кмар, навальніц і крыжоў.

У землях з старымі парогамі

Рязбайніцкі голас ня съціх.

Там долы гародзяць вастрогамі.

Там песьня пакуты ў трысьці.

Такімі падкупнымі хітрымі

Там гнезьдзяцца людзі·звяры...

А ты забаўляешся цытрамі

Ў кустох знакамітай гары.

Альтанак густымі шатрамі ты

Мяркуеш наладзіць цішу...

І плачаш, як сінім атрамантам

Поэм аб табе ня пішу.

Дзе·ж выбраць мне гутарку пёўную?

Між намі бяссэнсіцы лік...

Ты меціш зрабіцца князеўнаю,

А я—беларускі мужык.

З табой я спаткаўся на цвінтары.

Калі патухало сяло.

Імчаліся кулямі літary

Ў радкі упрыгожаных слоў.

Я марыў аб зорах з ахвотаю,

Я слухаць хадзіў чараты.

Такой далікатненъкай цнотаю

Раней мне здавалася ты.

Ды, мусіць, квяцістае полымя

Ня доўга на съвеце жыве...

І нэрвы становяцца кволымі

і съмецце адно ў галаве.

Я стомлены, вельмі я стомлены,

Мне трэба інакшых дарог...

... Як ласка, ты можаш пад клёнамі

Ня тупаць па нудных сълядох.

1929 г.

## ПАРОША

Прыкрасьці і сэрца болю  
Расьпасьцёты чорны мошаст...  
Першы раз на наша поле  
Сънегу выпала пароша.  
Першы раз на нашы гоні  
Паглядзеў халодны вечар.  
Вушы просяцца ў далоні,  
Каб ня чуць зімовых спрэчак...  
На гары атрускі сквалы  
Ашчаперылі бярозу.  
Каля млыну коняй храпы  
Пасівелі ад марозу.  
Ім бы кожнаму па торбе,  
Каб забавай елі сечку...  
На ўзбярэжжы вербы горбяць  
Съпіны шэрыя на рэчку.  
Ледзяныя зглухлі хвалі—  
Надарвіся хоць ад крыку!  
З сълёз—астуджаных крышталяў  
Бранзалетку можна выкуць.

Можна зваблівай дзяўчыне  
Падарыць яе ад стрэчы...  
Вока радасьці ня кіне  
І тугу хвароб залечыць.

Не хачу нікому верыць!  
Сэрца цудаў не чакае...  
Звоніць раніца у дзьверы  
Рыжакосая такая.

Верабей, як сноў пляёсткі,  
Атрасае з яблынь іней.  
І яго, напэўна, жорстка  
Падманулі на мякіне.

Ён цяпер, як сумны доказ,  
Чуе хітры шчэбет самкі...  
Хто там, выгнаны в далёку,  
Ходзіць злодзеем ля клямкі?

Хто там голасам люгашак  
Ганіць болю чорны мошаст?..  
Першы раз на поле наша  
Сънегу выпала пароша,

## ДОСЬВЕТНАЯ НАГОДА

У чорным змроку ліхтары  
Дрыжаць, як спуджаныя зоркі.  
З табой мне дэнь дагаварыць  
Імпровізованы—гаворкі.

З табой я думкі падзялю  
І съмехам выпалашчу душу.  
Я восень строгую люблю,  
Да строгай восені я рушу.

Падходзіць гэтакай парой  
Туманны сон і доўга шкеліць...  
Бядзёрыць досьветны настрой  
Двароў вясёлая капэля.

Б'е вокны вецер, як жандар,  
Радзее змрок над хатай ніцай..  
Мне твой знаёмы любы твар  
І ў час падзеяў апошніх съніцца.

Хачу я ў днёх цябе спазнаць,  
Але баюся патрывожыць.  
Дарог (сялянскага радна)  
Душа пазбавіцца ня можа.

У вас цяпер машынны звон  
І шопат раніц—над парогам...  
Праз шыбы сад стары відзён  
І ў веցьцях чуцен—даўкі рогат.

У гэтым садзе мы з табой  
Зьбіралі травеніцкую шчырасьць,  
Гарэў я творчай барацьбой,  
А ты мяне (за сны) журыла.

Былое зынікла. Зараз вы  
Усе пайшлі у колектывы.  
І я—пад песні бур жывых—  
Працую ў горадзе шумлівым.

Як грамадзянін і поэт,  
Я ў нашу будучыню веру:  
За новы край, за новы съвет  
Я не шкадую былі шэрый.

Ад дум уп'яне, дзень у дзень,  
Хаджу я ў грукаце панелі.  
К бярозам шлях не прывядзе,  
Што ў сініх даліх адшумелі.

\* \* \*

Вакно расчынена. Бяроз  
Худыя выцягнуты рукі...  
Ня шкода мне, што ня прынёс  
Сюды расплеценая гукі.  
Ня шкода мне, што кінуў я  
Ў абсьвістаным вятрамі лесе—  
Канец старога пугаўя  
І водгуки старэцкіх песен.  
Сноў шэлест вырасьце жывым,  
Душу счаруе ладам новым.  
У блеклым мошасту травы  
Старая згубіцца падкова.  
Плынь навальніц і буры гром  
Варожую растопча цішу...  
Барозны сонечным пяром  
Паходы слайныя запішудь  
Па стромкай роўнядзі іду.  
Слата пахована давеку...  
І ломяць ветры лебяду  
На перамогу чалавеку.

## У БЯРЭМАХ МАР

Сагнуўшы дужкаю кіёчак,  
Іду. Як нітка зрэб'я, тор.  
Адбіць у вершах сёньня хочу  
Вялікі сонечны прастор.

На дрэвах ветлая задума  
Выходжу з засені бяроз.  
На новы шлях ад злога суму  
Я мар бярэма перанёс  
  
Ү суроўых фарбах баўна нікне  
Былога гора рэдкі дым.  
Вось толькі сэрца часам крыкне  
Ү шалёнym нораве сваім.

Журбой і радасьцю абуран,  
Іду я торам. Ү струнах мар  
Дрыжыць акорд вясеніяй буры  
І у вачох зямлі пажар.

1927 г.

## ВЯСНОВЫ ПУЛЬС ЗЯМЛІ

Паўзудь на заход  
Дробленыя хмары.  
Я слухаю  
Зямлі трывожны шум...  
Дарэмна у жыцьці  
Пра тое марыць,  
Пра што і верша  
Я не напішу.

Паўстане змрок  
На съпейным раздарожзы,  
У цёмны колер  
Выфарбую дол—  
І хочацца  
Вянком прыбраць прыгожым  
Галоўкі юныя бярозак  
Навакол.

Съпявает гай  
Аб радасьці і шчасьці,  
Па леташнім лісьці  
Няма тугі.

І прагну я (палонены)  
Прыпасьці  
Агнём душы  
На талыя сънягі.

Нясу я ў съвет  
І шчырасьць і імкненне,  
Палаю ўвесь  
Жаданьнем прагным — жыць.  
Хто сэрцам маладым  
Вясну ня стрэне,  
Ня ўмеў дагэтуль той  
Вясною даражыць.

---

Дуга дарог.  
Над борам сіні дым.  
І хатак боб  
Рассыпаны ў нізіне.  
Аб зорах думаць мне,  
Ці мо' аб тым,  
Хто мне і каму я  
У жыцьці што вінен?  
За сънегам хай ідзе  
Былая быль...  
У сучаснасці  
Мінулае пагасла.

На сіні лоб  
Насунуў жоўты брыль  
І ля гумён  
Вартуе месяц прасла.

Над борам нач.  
Зьвініць дуга дарог.  
Імклівы бег  
Прыжмураным ня стане...  
І з дзікім сполахам  
З-пад конскіх ног  
Зіма зъянтэжаная  
Скача ў сані.

Бадзёры,  
Я цалую крыльлі гліц,  
Кажу ў літань,  
Што толькі ўспомніць можна...  
Які настрой!  
Як б'еца пульс зямлі!  
Плюць палі...  
Ў далінах шум трывожны.

## НАД БОРАМ ПЕСЬНІ

Галінкай правяла па твары  
Вясна марудлівых далін.  
Іду я ў поле пе́ць і мары́ць  
Аб ураджайнасьці зямлі.

Прастор і сонца. Волі многа...  
Людзкія песньні. Гоман дрэў.  
На той гары крутой,  
За логам,  
Дом панскі некалі гарэў.

Ад сковаў паднявольнай працы!  
Тут людзі узрушаны былі  
І выйшлі з ворагам змагацца  
І ў бойцы той перамаглі.

Падзея тут многа адбылося,  
Крывёй паліты кожны сълед...  
Вялікую я слаўлю Восень,  
Што запаліла ўвесь сусьвет.

Адбітак дзей душу хвалюе.

Гляджу я ў даль...

І даль гарыць.

Пра радасьць нашу веснавую

Іду усім я гаварыць.

Іду мяцежны і нястрымны...

У жывых мэлодыях жыцьця

Зьвіняць ружовыя кіалімы—

Крайны сонечнай прасьцяг.

Навек паводка зъбіла морак,

Вада размыла берагі...

І нач, як выкінуты корак,

Сплыла абломкамі тугі.

Людзкія думы... Бор гармоніць...

Над борам песньі і вясна.

А ў сэрцы—рыпае гармонік,

А ў сэрцы—радасьць дзён адна.

## У АБРЫВЕ НОЧ

Бруяць над вухам ня спыняе жук,  
Я рынося ў снапы...

Няўцямны мрок кідае на мяжу  
Падковы ад капыт.

З нялюдных поймаў ворлікаў камок  
Сагнаў ручай буян.

Ад брызгаў, гледзячы на іх, замок  
І паблакітнеў я.

Гурчыць злагоджана ў абрыве нач.  
Як аксаміт, палі,

А твар балот, як выпалены корч...  
Прыпаў я да зямлі.

На чэраве зямлі я сном разъмяк,  
Хачу напіцца рос.

І мне нішто, што збродлівы чарвяк,  
З травы на твар успоўз.

Мы з ім цяпер, як роўныя сябры:  
Выконваем разлом.

Раскінуўся цікавы колёрыт  
Над згубленым сялом.

Вось выплыла на выкрыты грудок  
Былых гадоў аседъ.

Ў прадоныне меж абсыплецца пясок—  
І будзе тло віседъ.

Ад лесьвіцы старой спадзе на спод  
Абломак бервяна.

Ў агні падзей згарыць айдоўскі плот  
І чорных дзён съцяна.

Зазвоніць рань і я жыцьцё аддам  
За новы съпей страхі.

А што разьбіта (рана) напалам—  
Пушчу на лес сухі.

Гурчыць ручай. Такі шумлівы ён  
На чорным дне далін.

Ляжыць сяло. І дрэмле з вішняй клён...  
Прыпаў я да зямлі.

1928 г.

## СЯРОД ДАРОГ

Дзікаркай кволай на крыжы  
Прысела спуджаная nochka.  
На спад ад ворага бяжыць  
Э вадой худзенькая асочка.

Аднекуль з боку надыйшлі  
Жалезам ўзвроеная людзі—  
І рэжуць чэрава зямлі,  
І ломяць лоз старыя грудзі.

Балота съпетую красу  
Абмераў шнур тугі і строгі...  
Ваўкі грызуць шалёны сум,  
Кідаюць цёплыя бярлогі.

Дзікліва зграямі ідуць  
Шукаць кватэр, калі дзе знайдуць...  
Гушчар на голълях, як бяду,  
Кавалкі поўсьці стане гойдаць.

Гушчар прагнаным бедакам  
Яшчэ сагрэе дум намеры,  
Пакуль ня ляжа ў покат сам  
Гад съмех бязълітаснай сякеры.

На сподзе горную съязу  
Асушыць вецер—валашуга.  
Да дому людзі лом зъвязуць  
І дол ўзаруць сталёвым плугам.

Агорне новы тут пасеў  
Рань з моцнай назваю—„Культура“  
Праедзе вечар па аўсе  
І бровы нават не нахмурыць.

Запаліць зорку ён знарок  
Сярод вялёных саматканак,  
З агністых фарб спляце вянок,  
Як знак вялікае пашаны...  
І будзе вечарам—гасцьцём  
Ўрачыстых песен і настрою...  
Жыцьця суровае асьцё  
Гарыць ў аддалях за гарою,  
Ў ружовых колерах зары  
Сярод дарог заснулі сёлы,  
З трывожнай думкаю на крыж  
Прысела нач дзікаркай кволай.

1928 г.

## ДАЛЬ РАЗОРАК

Пад гарою хатак нізка  
Патанула ў цёплы морак  
Стала noch ад лесу блізка  
І вартуе даль разорак.

Хвоек высмужаных грэбень  
Ашчарэпіў зграбна косы...  
Разьбівае месяц у небе  
Хмарак дробныя пракосы.

Зоры з граблямі павыйшлі  
І складаюць сена ў копы.  
У вышыні лагоднай цішы  
Аж да досьвіткаў ім хопіць.

Хутка ў поле сонца выйдзе  
Расьсяваць свае праменіні.  
Аб сваёй вялікай крыўдзе  
Чорныя застогнуць цені...

Злых шляхоў зьбяруцца госьці,  
Закладуць у кішэні руکі,  
Як якія ягамосці,  
За сталы пасядуць крукам.

Збрэшудь, іх што абакралі  
У землях ўласных і забраных...  
Будуць важна генэралы  
Езьдэйць пальцамі па плянах.

Муштраванай зграі многа,  
Дарыхтована і зброя...  
Толькі тупнудь, тупнудь строга  
Гаспадарскаю нагою!

— Ўсехалопскае паўстаньне  
Неабходна эбыць патопам...  
І ніхто з магіл ня ўстане,  
Каб адпомставацца потым.

На разбойніцкай парадзе  
Людэі бразгаюць жалезам.  
Ў кінутым далёкім садзе  
Расьцьвіло багата бэзу...

Жыватворчым ветрам з яблынь  
Захлынуцца праста можна...  
Кошт адзін—багі ці дзьяблы:  
Ўсім паклоны б'юць набожна.

Пасплювалі злобай злыдні  
І маліцьвенаю пенай.  
Жыць на дачы вечнай збрыдла  
Бяз ніякай перамены.

Адвялі — не папрасілі...  
Па дарозе па шырокай...  
Панам быў ён ў Расії,  
А ў Бэрліне толькі лёкай.

Ные сэрца — съмерць ды годзе,  
Хоць грызі з адчаю камень.  
У „недзялімую“ ўваходзіць  
Забаронена штыкамі.

Там дзяржава ўжо ня тая,  
І ня тыя ўжо салдаты...  
... Грукат бур вякі хістае  
На ставох апошній раты.

... Нашы плённыя разоры.  
Што ідуць з блакітам парма,—  
Мы нікому не падорым,  
Не здамо нікому дарма.

Адыходзіць год за годам.  
Праз балоты шлях мы мосьцім...  
Паліць радасціць наша зброду  
Рук наточаныя восьці.

Нашу працу, што ня міла,  
Нашы песні, што ня любы—  
Праклінаюць лзікім сквілам,  
Аб каменіні ломяць зубы.

Клічуць гады хэўру злую—  
Па зямлі кладзецца рэха...  
Мы даўно іх роспач чуем,  
Адбываем дружным съмехам.

Ўжо даўно у нас да вою  
Прызычайліся вуши...  
... Вецер валкаю рукою  
Пачародна зоркі тушыць.

Надыходзіць ранак звонкі.  
Заклапочана ў хлеве,  
Як бяроза у далонкі,  
Лапатаць узяўся певень.

Як дзяўчына (ў белай хуеъце)  
Пярыць пранікам палотны...  
Воўк падойдае — мызу спусьціць  
І назад ідзе самотны.

Хоць і мелася·б здабыча,  
Ды з сялом благія жарты...  
Стане — й сход зьвярыны кліча  
Цешыць воўчую упартасцьць.

Даль шуміць... Гараць аблоні.  
Расьцівітае ў небе чырвань.  
Новым днём зямля гамоніць,  
Дзенъ стары навекі вырван.

Ноч зъняла асмуглы грэбень  
І згубіла ў буйных росах.  
Разьбівае месяц у небе  
Хмар ружовыя пракосы.

1928 г.

## ГАРМАНІСТ.

Над борам змрокі для маніст  
Рабіну ніжуць на аборкі.  
Сялом вясковы гарманіст  
Ідзе к дзяўчатам на вячоркі.  
Бадзёрасьць звонкае хады  
У кроках дробленых гамоніць,  
І рэжуць „барыню“ лады,  
Вясёлы рыпае гармонік.  
Прыбег няведама адкуль  
На скокі вецер зухаваты.  
Глядзяць, зяхаючы ў руку,  
Гульней разбуджаныя хаты.  
Цікавы кожнаму двару  
Ігрышч съялтэсныя забаўкі.  
Съятліцу дзеўкі прыбяруць,  
Пасядуць з хлопцамі на лаўкі.  
Танцоры зъявяцца сюды,  
І песні скончацца ня скора...  
Мы ўсе жылі ў свае гады  
Агнямі любымі вячорак.

Мы ўсё к суседзям і радні  
Зьбіраца съятамі любілі...  
Цяпер запаленыя дні  
Дыхтуюць новыя нам былі.

На шлях наш сълед прызначны лёг...  
І ўсё-ж, у хвіліну шчырых згадак,  
Мы помнім родны свой парог  
І сноў бярозавую радасць.

Зямля, як волат, дэень і нач  
Заўсёды круціць сваё кола.  
Палос сялянскае радно  
Ператвараецца наўкола.

Палае змрок. Асеньні съвіст  
Налёг на хілкія задворкі...  
Ідзе вясковы гарманіст,  
Ідзе з сябрамі на вячоркі.

Славольных жартаў съціхне гром—  
І, ў кучу зьбітая, дружына  
Навесіць думна над сталом,  
Навесіць буйныя чупрыны.

Вось скажа хтось : „Давай, братва,  
Гуртом праслушаем газэту...“  
І будуць доўга вандраваць  
Ступой маруднаю па съвету.

Часы малюнкамі ўсплыўць.  
Хай пан въбираецца на дзею:  
— Даём адсекчы галаву,  
Калі пашэньціць ліхадзею.

Калі на тое пойдзе, зброд—  
І мы гадованы ня ў лесе:  
— Як япрука, на азярод  
За вус Пілсудзкага падвесім.

Бяседзе кожнай ёсьць мяжа...  
Натоўп ў разяўленыя сені  
Усьмешкай будзе праважаць  
З кляновых рам Ўльянаў-Ленін.

Пад ногі рыне жоўты ліст  
І цені сонныя палезуць...  
Тады пад песнью гарманіст  
Сябрам сыграе марсэльезу.

1928 г.

## СТАЛЁВЫЯ ХВАЛЬБОНЫ.

У калёсах рымічныя рухі,  
Наўпроці— бэтонны прахон...  
Ня гіне ў вятрох завірухі  
Музычнасьць сталёвых хвальбон.  
  
Па твані старога балота  
Бягудь перазвоны дарог.  
Аб вольнасьці дзікай пад плотам  
Зануджаны плача быльнёг.  
  
Мэлёдый знадворку ня кінуць...  
Таварышы! Полымем дум  
Магутнай Савецкай Краіны  
Я радасьць уславіць іду!  
  
Таварышы! Песьні крылатай  
Цьвіце непаўторны слаш...  
Усьмешкаю шэршнікай хаты  
Падмурак прасьветлены наш.  
  
Абводам жалезнай далоні  
Закованы смутак кустоў...  
Зьнікае ў машынным палоне  
Амшары дзіклівай прастор.

За кволай, худою асочкай  
Зъбягае жыцьёвы надлом.  
Адходэіць зъбянтәжана nochka  
За выркую прозалааць стром.

Гусьцеюдь пярэданьня фарбы  
На грунце уврушаных крыг...  
Ў сугучиасьці поля і фабрык  
Ёсьць моцная сіла жывых.

Ў калёсах—рытмічныя рухi,  
У працы—смарагдавы плён.  
Ня згіне ў вятрох завірухi  
Музычнаасьць сталёвых хвальбон.

ХВАСТШИЦЫ КІЕВІДІХ  
І СПІВА—ТІКІЕ ДЫБОН

*МЫ МОЦНЫЯ СТРОФЫ СКЛАДАЕМ.*

Мы моцныя строфы складаем,  
Съпяваем мы новаму шчыра.  
На роспач старэчаму гаю  
Бярэзьнік жалезны ўжо вырас.

На рупных прасьветленых кручах  
Няхілкія звоняць галіны...  
Народжаны ў былях балочых  
Павінен у былях загінуць.

Ёсьць думкі—гарачыя коні,  
Ёсьць мары—празрыстая кволасьць.  
На родным і блізкім усхоне  
Заціх нявыразълівы голас.

Што выцьвіце сёлета ў далях,  
На лета даліны ўгноіць...  
Адблілася ў срэбных крышталлях  
І сэрца—такое дурное.

Яго я вясновасцю ўшчуніў,  
Пайшоў пад узгорак кашлаты:  
Пасуцца на шоўкавай руні  
Кусты і мужыцкія хаты.

На злосць недарэчным пасквілям  
Я стаў да ўлюбёнага ў профіль.  
Настрой, што пачуцьці злавілі,  
Кладу ў колёрытныя строфы.

Кажу я прызначанай любай,  
Адчуўши на сэрцы ўрачыстасць—  
Што ў снох, калі ~~безвач~~ мы любім,  
Разойдзеца прыкрая мглістасць.

На насму навеяных згадак.  
Спадае сіявы дагаранье...  
Хай шаціі чорнай спагада  
Тады аб варожасці зманіць.

Мы скажам, што ведаем самі  
Нязнойдзеных съцежак айчыну.  
Ўраджайнымі дні каласамі  
З палёў пераймаюць машыну.

Ў вясновых прэлюдыях глеба  
Бярозавым сочыцца сокам...  
І нам надзвычайна ганебна  
Наступнае славіць далёкім.

І нам, калі праца ў краіне,  
Пісацца<sup>ш</sup> у лірнікі годзе,—  
Каб съпей на надземным трампліне  
Ня мог затрымацца ніводзін.

Запал згуртаваны і дружны  
Цяжкое, упартае зъдзейсьніць.  
Патрэбны імклівасьці мужнай  
І мужныя думкі і песні.

---

## З Ъ М Е С Т

*Стар.*

*Радкі лірычнай песьні*


Паходным съпевам . . . . .	19
Нам 'не захраснуць у проймах . . . . .	22
Мы живем . . . . .	26
Апошняя крайка мяжы . . . . .	29
Над драпежнаю чарадою. . . . .	31
Бой пераможных рат . . . . .	34
Край уарос . . . . .	36
Мне здаецца. . . . .	40
Гудуць слупы . . . . .	42


*На ўзьбярэжжы дзён*

Агонь душы. . . . .	64
* * Вечер добры хвалкे раку . . . . .	66
Пад клёнамі. . . . .	68
Пароша . . . . .	71
Досьветная нагода. . . . .	73


* * Вакно расчынена . . . . .	75
У бярэмах мар . . . . .	76
Восянвы пульс зямлі . . . . .	77
Над борам песьні . . . . .	80
У абрыве нач . . . . .	82
Сярод дарог . . . . .	84
Даль разорак . . . . .	86
Гарманіст . . . . .	91
Сталёвые хвальбони . . . . .	94
Мы моцныя строфы складаем . . . . .	96

---





Бел. аддзей  
1994 г.



α

ЦАНА 1 р. 50 к.

Переплёт 25 к.



ВИДООООО 3765 149

